

ПЕРАЛІК ПЛАТ (УЗНАГАРОДЖАННЯЎ)
за здзяйснення ЗАТ "ГК Банк" банкаўскія аперацыі і паслугі

(дзейнічае з 13.10.2025)

I. Абслугоўванне юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў

№ п.п.	НАЗВА АПЕРАЦЫІ/ПАСЛУГІ	СТАЎКА ПЛАТЫ (УЗНАГАРОДЖАННЯ)		ЗАЎВАГА
1.1. РАЗЛІКОВА-КАСАВАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ				
		ДЛЯ РЭЗІДЭНТАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ	ДЛЯ НЕРЭЗІДЭНТАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ	
1.1.1	штомесечная плата для юрыдычных асоб для індывідуальных прадпрымальнікаў	40 BYN (390 BYN за 12 месяцаў пры аднаразовай аплаце) 22 BYN (220 BYN за 12 месяцаў пры аднаразовай аплаце)	25 EUR (250 EUR за 12 месяцаў пры аднаразовай аплаце)	аплата не спаганяецца пры адсутнасці руху грашовых сродкаў у месяцы абслугоўвання
1.1.2	разгляд пакета дакументаў для адкрыцця рахунку, у т.л. засведчанне карткі з узорамі подпісаў (без выезду)	бясплатна	30 EUR	аплачваецца падчас падачы дакументаў для адкрыцця рахунку
1.1.3	адкрыццё рахунка (за кожны рахунак)	бясплатна	40 EUR	
1.1.4	устаноўка сістэмы дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання (за 1 працоўнае месца): без выдачы ключа USB-токен з выдачай ключа USB-токен	 20 BYN 100 BYN	 - 50 EUR	аплачваецца ў дзень падпісання дамовы
1.1.5	выезд для запэўнення карткі з узорамі подпісаў, з улікам ПДВ па стаўцы 20%: г.Мінск і Мінскі р-н іншыя населеныя пункты Рэспублікі Беларусь	бясплатна 150 BYN	бясплатна 100 EUR	
1.1.6	залічэнне сродкаў у беларускіх рублях	бясплатна	бясплатна	
1.1.7	перавод сродкаў у беларускіх рублях (за плацёж): нетэрміновы плацёж тэрміновы плацёж імгненны плацёж (у сістэме дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання)	бясплатна 5 BYN 5 BYN	уклучана 10 плацяжоў у месяц, далей за 2 EUR; уклучана 3 плацяжы у месяц, далей за 5 EUR 5 BYN	аплачваецца не пазней за 10 чысло месяца, наступнага за месяцам абслугоўвання; камісіі банкаў-карэспандэнтаў і трэціх банкаў
1.1.8	залічэнне сродкаў у замежнай валюце, якія паступілі па даручэнні банкаў-рэзідэнтаў на карысць кліентаў Банка: у EUR у іншых валютах	0,15% (min. 10 EUR) бясплатна	0,2% (min. 10 EUR) бясплатна	камісіі банкаў-карэспандэнтаў аплачваюцца (ўтрымліваюцца) дадаткова; у выпадку ўказання ў плацэжных дакументах у раздзеле "Дэталі расходаў" кодаў BEN або SHA - плата ўтрымліваецца з сумы пераводу, кода OUR - плата спаганяецца з банка- карэспандэнта; за залічэнне з рахункаў кліентаў (акрамя банкаў), адчыненых у ЗАТ "ГК Банк", плата не спаганяецца

	залічэнне сродкаў у замежнай валюце, якія паступілі па даручэнні банкаў-нерэзідэнтаў на карысць кліентаў Банка: у EUR у іншых валютах	1,1% (min. 50 EUR) бясплатна	1,1% (min. 60 EUR) бясплатна	
1.1.9	перавод сродкаў у замежнай валюце па Рэспубліке Беларусь: у EUR у іншых валютах	0,4% (min. 15 EUR) 0,1% (min. 12 EUR, max. 100 EUR)	0,45% (min. 20 EUR) 0,1% (min. 12 EUR, max. 200 EUR)	камісіі банкаў-карэспандэнтаў аплачваюцца дадаткова; за пералічэнне на рахункі, адчыненыя ў ЗАТ "ГК Банк", плата не спаганяецца
1.1.10	перавод сродкаў у замежнай валюце, за выключэннем EUR, па Рэспубліке Беларусь за кошт сродкаў, якія паступілі на працягу аперацыйнага дня	0,2% (min. 20 EUR, max. 200 EUR)	0,2% (min. 20 EUR, max. 400 EUR)	
1.1.11	перавод сродкаў у замежнай валюце за межы Рэспублікі Беларусь у RUB у EUR у іншых валютах	0,3% (min. 1500 RUB) 0,3% (min. 20 EUR) 0,3% (min. 30 EUR)	0,5% (min. 1600 RUB) 0,5% (min 30 EUR) 0,5% (min 45 EUR)	камісіі банкаў-карэспандэнтаў аплачваюцца дадаткова
1.1.12	прыём наяўных: у беларускіх рублях у замежнай валюце	0,3% (min. 2 BYN) 0,3% (min. 5 BYN)	0,5% (min. 15 BYN) 0,5%	
1.1.13	выдача наяўных: у беларускіх рублях у замежнай валюце	0,8% (min. 8 BYN) 1,2% (min. 10 BYN)	0,5% (min. 15 BYN) 1,0%	
1.1.14	пералічэнне па новых рэквізітах грашовых сродкаў, якія паступілі на зачынены рахунак кліента ў беларускіх рублях пры наяўнасці заявы кліента	1% (min. 3 BYN)	-	спаганяецца з сумы пераводу
1.1.15	изменение условий, отмена, выяснение, змена ўмоў, адмена, высвятленне, звязанае з недакладнымі рэквізітамі ў плацежных даручэннях у замежнай валюце	25 EUR	30 EUR	камісіі банкаў-карэспандэнтаў аплачваюцца дадаткова
1.1.16	афармленне плацежных інструкцый (за адзін дакумент), з улікам ПДВ па стаўцы 20%	5 BYN	уклучана не больш за 3 у месяц, далей за 10 EUR за дакумент	
1.1.17	накіраванне ў АІС ІДА плацежных патрабаванняў (за адзін дакумент)	уклучана не больш за 5 у месяц, далей за 5 BYN	уклучана не больш за 5 у месяц, далей за 5 EUR	
1.1.18	выдача даведак (лістоў), копій, дублікатаў дакументаў аб руху па рахунку (рэштках на рахунку), аб аперацыях, звязаных з даўгавымі абавязацельствамі: у электронным выглядзе (пры наяўнасці тэхнічнай магчымасці) на бумажным носьбіце: на рускай (беларускай) мове на англійскай мове на фарсі	бясплатна 16 BYN 20 BYN 30 BYN	бясплатна 10 EUR 15 EUR 30 EUR	
	адказ на запыт аўдытарскай кампаніі аб руху па рахунку (рэштках на рахунку), аб аперацыях, звязаных з даўгавымі абавязацельствамі:			

	на рускай (беларускай) мове	40 BYN	20 EUR	
	на англійскай мове	60 BYN	30 EUR	
	на фарсі	100 BYN	50 EUR	
1.1.20	пераафармленне рахунку (за ўсе рахункі)	20 BYN	30 EUR	плата не спаганяецца пры пераафармленні на ліквідатара або антыкрызіснага кіраўніка пры адкрыцці конкурснага вядзення або прызнанні ўладальніка рахунку банкрутам антикризисным управляющим
1.1.21	закрыццё рахунку па ініцыятыве кліента (за кожны рахунак)	35 BYN	100 EUR	плата не спаганяецца пры адкрыцці конкурснага вядзення і прызнанні ўладальніка рахунку банкрутам (пры ўмове выканання антыкрызісным кіраўніком неабходных мерапрыемстваў па закрыцці рахункаў у адпаведнасці з заканадаўствам)
1.1.22	рэгістрацыя валютнай дамовы на вэб-партале НБРБ (за адну дамову), з улікам ПДВ па стаўцы 20%:			
	першапачатковая рэгістрацыя	20 BYN	-	
	унясенне змененняў (дадаткаў)	10 BYN	-	
1.2. АПЕРАЦЫІ КРЭДЫТНАГА ХАРАКТАРУ				
КРЭДЫТЫ				
1.2.1	Афармленне дагавораў забеспячэння (заклад, зарука і г.д.)	2 базавыя велічыні за кожны дагавор		Плацёж ажыццяўляецца ў дзень падпісання крэдытнага дагаворання
1.2.2	Змяненне ўмоў крэдытавання, у тым ліку забеспячэння, па ініцыятыве крэдытаатрымальніка	5 базавых велічынь за кожнае змяненне		Плацёж ажыццяўляецца ў дзень падпісання дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавора або дагавора забеспячэння (зключэння новага дагавора забеспячэння)
ФАКТОРЫНГ				
1.2.3	Вядзенне ўліку аплаты грашовых патрабаванняў даўжнікамі	1 базавая велічыня		Плацёж ажыццяўляецца ў дзень уступкі грашовых патрабаванняў (падпісання індывідуальнага пагаднення)
1.2.4	Змяненне ўмоў фінансавання, у тым ліку забеспячэння, па ініцыятыве крэдытара	2 базавыя велічыні за кожны дагавор		Плацёж ажыццяўляецца ў дзень падпісання дадатковага пагаднення да дагавора факторынгу або дагавора забеспячэння (зключэння новага дагавора забеспячэння)
ГАРАНТЫІ				
1.2.5	АРГАНІЗАЦЫЯ ВЫДАЧЫ ГАРАНТЫІ	0,15 % от суммы (min 80 EUR, max 600 EUR)		
1.2.6	ВЫДАЧА ГАРАНТЫІ	па дамове		
1.2.7	Змяненне умоў гарантыі:			
	змяненне сумы	0,15 % ад сумы (min 80 EUR, max 600 EUR)		
	змяненне іншых умоў	40 EUR за кожнае змяненне		
1.2.8	АВИЗОВАНИЕ ГАРАНТИИ	0,1 % ад сумы (min 40 EUR, max 150 EUR)		
1.2.9	АВИЗАВАННЕ ЗМЯНЕННЯЎ УМОЎ ГАРАНТЫІ да заканчэння тэрміну дзеяння (кожнае авізаванне)	40 EUR		
1.2.10	АНУЛЯВАННЕ ГАРАНТЫІ да заканчэння тэрміну дзеяння	40 EUR		
1.2.11	ПРАВЯДЗЕННЕ ПЛАЦЯЖУ па гарантыі	0,1 % ад сумы (min 40 EUR, max 150 EUR)		камісіі банкаў-карэспандэнтаў аплатаюцца дадаткова

1.2.12	ПАДЦВЯРДЖЭННЕ сапраўднасці гарантыі	30 EUR	
1.2.13	РОЗГЛЯД ПАТРАБАВАННЯ ПЛАЦЯЖУ кліента-бенефіцыяра па гарантыі, выдадзенай іншым банкам	40 EUR	
1.2.14	НАКІРАВАННЕ ПАТРАБАВАННЯ ПЛАЦЯЖУ кліента-бенефіцыяра па гарантыі, выдадзенай іншым банкам, у банк-гарант	30 EUR	

II. Абслугоўванне фізічных асоб

№ п.п.	НАЗВА АПЕРАЦЫІ/ПАСЛУГІ	СТАЎКА ПЛАТЫ (УЗНАГАРОДЖАННЯ)	ЗАЎВАГА
2.1. РАЗЛІКОВА-КАСАВАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ			
2.1.1	ПРЫЁМ НАЯЎНЫХ з залічэннем на рахунак юрыдычнай асобы ці індывідуальнага прадпрымальніка (за выключэннем Пасольства Ісламскай Рэспублікі Іран), адчынены ў ЗАТ "ГК Банк":		аплата не спаганяецца, калі грашовыя сродкі залічваюцца на рахунак атрымальніка, з якім у Банка заключаны дагавор аб прыёме плацяжоў на яго карысць (плата спаганяецца з атрымальніка грашовых сродкаў)
	в іностранный валюте	0,5% ад сумы (max 200 EUR)	
	у беларускіх рублях	0,3% ад сумы (max 30 BYN)	за выключэннем залічэння беларускіх рублёў на рахункі кліентаў банка за кошт сродкаў, унесеныя ў замежнай валюце ў касу ЗАТ "ГК Банк"
	Прыём наяўных грашовых сродкаў з залічэннем на рахунак Пасольства Ісламскай Рэспублікі Іран	15 BYN	
2.1.2	Выдача наяўных грашовых сродкаў з касы ЗАТ "ГК Банк" рэзідэнтам Рэспублікі Беларусь: у замежнай валюце: без адкрыцця рахунку у суме да 5000 EUR ўключна у суме звыш 5000 EUR з рахунку, адкрытага ў ЗАТ "ГК Банк" у беларускіх рублях:	 0.5% 1.0% 0.5% 2% ад сумы	за выключэннем выдачы грашовых сродкаў па валютна-абменных аперацыях
2.1.3	Выдача наяўных грашовых сродкаў з касы ЗАТ "ГК Банк" : у іранскіх рывялах	2% ад сумы в BYN	Выдача ажыццяўляецца ў эквіваленте ў беларускіх рублях па курсе, устаноўленым ЗАТ "ГК Банк"
2.1.4	Залічэнне сродкаў (за выключэннем іранскіх рывалаў), якія паступілі па даручэнні кліентаў банкаў-карэспандэнтаў	10 EUR	у выпадку ўказання ў плацежных дакументах у раздзеле "Дэталі расходаў" кодаў BEN або SHA - плата ўтрымліваецца з сумы пераводу, кода OUR - плата спаганяецца з банка-карэспандэнта
2.1.5	Пераклад сродкаў па Рэспубліцы Беларусь: у замежнай валюце	12 EUR	
	у беларускіх рублях	1% ад сумы (min 3 BYN, max 60 BYN)	за выключэннем пераводаў за кошт сродкаў, унесеныя ў доларах ЗША і еўра ў касу ЗАТ"ГК Банк"
2.1.6	Пераклад сродкаў за межы Рэспублікі Беларусь: расійскіх рублях у іншай замежнай валюце	у 1,5% ад сумы (min 1000 RUB) 1,5% ад сумы (min 25 EUR)	

2.1.7	Перавод сродкаў у замежнай валюце за межы Рэспублікі Беларусь з залічэннем на рахунак "Лора" банка-карэспандэнта, адчынены ў ЗАТ "ТК Банк"	1% ад сумы (min 10 EUR, max 50 EUR)	
2.1.8	Змяненне ўмоў, адмена, высвятленне, звязаныя з недакладнымі рэквізітамі ў плацежных даручэннях, усе віды запяў	30 BYN	камісіі банкаў-карэспандэнтаў аплачваюцца дадаткова
2.1.9	Выдача даведак па ініцыятыве кліента аб руху па рахунку (рэштках на рахунку), аб аперацыях, звязаных з даўгавымі абавязательствамі у т.л. тэрміновы выраб	5 BYN	
		7 BYN	паслуга прадастаўляецца не пазней за 12.00 працоўнага дня, наступнага за днём паступлення заявы пры ўмове аплаты
2.1.10	Выдача копіі дагавораў і іншых дакументаў па ініцыятыве кліента, з улікам ПДВ па стаўцы 20%	5 BYN за дакумент не больш за 10 старонак, далей 1 BYN за кожную старонку	
2.1.11	Пасведчанне завяшчальнага распараджэння, даверанасці па ліку	5 BYN (з улікам ПДВ, па стаўцы 20%)	
2.1.12	Інфармаванне аб сродках, якія паступілі шляхам адпраўкі асабістых паведамленняў у сацыяльных сетках	плата не спаганяецца	Толькі для падпісчыкаў ЗАТ "ТК Банк" у адпаведных сацыяльных сетках пры ўмове супадзення прозвішча, імя і імя па бацьку (пры наяўнасці) атрымальніка сродкаў і карыстальніка сацыяльнай сеткі
2.1.13	Перавод грашовых сродкаў фізічных асоб з выкарыстаннем Сэрвісу інфармацыйна-тэхналагічнага ўзаемадзеяння пры ажыццяўленні пераводаў: у расійскіх рублях	1,1%	
2.2. АПЕРАЦЫІ КРЭДЫТНАГА ХАРАКТАРУ			
2.2.1	Афармленне дагавораў забеспячэння (заклад, даручальніцтва і да т. п.) па крэдытнай дамовы	1 базавая велічыня за кожны дагавор забеспячэння	Плацёж вырабляецца ў дзень падпісання дамовы забеспячэння
2.2.2	Змяненне ўмоў крэдытавання, у тым ліку забеспячэння, па ініцыятыве крэдытаатрымальніка	2 базавыя велічыні за кожнае змяненне	Плацёж вырабляецца ў дзень падпісання дадатковага пагаднення да крэдытнага дагавору або дагавору забеспячэння (зключэння новага дагавора забеспячэння)

III. Дакументарныя аперацыі

3.1. АКРЭДЫТЫВЫ			
ЭКСПАРТНЫЯ АКРЭДЫТЫВЫ			
3.1.1	ПЕРЕДАВИЗАВАННЕ АКРЭДЫТЫВА	20 EUR	
3.1.2	АВИЗАВАННЕ АКРЭДЫТЫВА	0,2 % ад сумы (min 150 EUR, max 400 EUR)	
3.1.3	АВИЗАВАННЕ ЗМЯНЕННЯЎ	25 EUR	
3.1.4	ПАПЯРЭДНЯЯ ПРАВЕРКА дакументаў па акрэдытыву (па заяве кліента), з улікам ПДВ па стаўцы 20%	0,1 % ад сумы (min 80 EUR, max 200 EUR)	
3.1.5	ПРЫЁМ, ПРАВЕРКА І АФАРМЛЕННЕ ДАКУМЕНТАЎ для адпраўкі	0,2 % ад сумы (min 80 EUR)	
3.1.6	ПРЫЁМ, ПРАВЕРКА І АФАРМЛЕННЕ ДАКУМЕНТАЎ для адпраўкі па акрэдытыву, які выконваецца іншым банкам	80 EUR	

3.1.7	Разгляд документаў з разыходжаннямі (вяртанне кліенту документаў, прадстаўленых з разыходжаннямі з умовамі акрэдытыва, запрос на згоду банка-карэспандэнта прыняць гэтыя умовы).	80 EUR	
3.1.8	ЗМЯНЕННЕ УМОЎ АКРЭДЫТЫВА, пацверджанага або выкананага банкам:		
	змяненне сумы акрэдытыва	0,2 % ад сумы зменення (min 80 EUR, max 160 EUR)	
	іншыя	35 EUR (за кожную заяву)	
3.1.9	АНУЛЯВАННЕ АКРЭДЫТЫВУ да заканчэння тэрміну дзеяння	40 EUR	
3.1.10	Плацёж бенефіцыяру на рахунак у іншым банку праз карэспандэнцкі рахунак банка Ностра:		камісіі банкаў-карэспандэнтаў аплатавацца дадаткова
	па даручэнню банка-карэспандэнта Ісламскай Рэспублікі Іран, з рахунку "Лора" адчыненага ў Банку	0,1% ад сумы (min 150 EUR, max 15 000 EUR)	
	па даручэнню іншых банкаў-карэспандэнтаў	20 EUR	
3.1.11	ПАЦВЯРДЖЭННЕ АКРЭДЫТЫВУ:		
	з пакрыццём	0,2% (min. 80 EUR, max. 400 EUR)	
	без пакрыцця	па дамове	
3.1.12	Перадкантрактная праца з кліентам	Плата не спаганяецца	
3.1.13	ПЕРЕВОД трансферабельнаго АККРЕДИТИВА	0,15% (min 80 EUR, max 550 EUR)	
3.1.14	АПЛАТА БЕНЕФИЦЫЯРУ ПА АКРЭДЫТЫВУ за кошт сродкаў. якія паступілі на рахункі "Ностра" Банка, адчыненыя у банках- карэспандэнтах Ісламскай Рэспублікі Іран	3% ад сумы	
ІМПАРТНЫЯ АКРЭДЫТЫВЫ			
3.1.15	АДКРЫЦЦЁ АКРЭДЫТЫВУ	0,15 % ад сумы (min 80 EUR, max 550 EUR)	
3.1.16	ПРЫЁМ, ПРАВЕРКА і ПЛАТЕЖ супраць документаў	0,15% ад сумы (min 80 EUR, max 400 EUR)	спаганяецца ў выпадку адсутнасці пацверджання факту праверкі документаў па акрэдытыву выконваючым банкам; камісіі банкаў-карэспандэнтаў аплатавацца дадаткова
3.1.17	РАЗГЛЯД ДАКУМЕНТАЎ з разыходжаннямі	45 EUR	
3.1.18	ЗМЯНЕННЕ УМОЎ АКРЭДЫТЫВУ, пацверджанага або выкананага банкам:		
	змяненне сумы акрэдытыва	0,15% ад сумы змянення	
	іншыя	35 EUR (за кожную заяву)	
3.1.19	АНУЛЯВАННЕ АКРЭДЫТЫВА да заканчэння тэрміну дзеяння	20 EUR	
3.1.20	АФАРМЛЕННЕ ДАКУМЕНТАЎ для адкрыцця акрэдытыва па заяве кліента	11,12 BYN за 1 дакумент (з улікам ПДВ, па стаўцы 20%)	
3.1.21	Перадкантрактная праца з кліентам	Плата не спаганяецца	
3.1.22	Непакрытае абавязальства па акрэдытыву	па дамове	
3.2. РАМБУРСЫ			
3.2.1	ВЫПУСК РАМБУРСНАГА АБАВЯЗКА	па дамове	
3.2.2	ПЛАЦЁЖ па рамбурсным абавязку	1,2% ад сумы	

3.2.3	ВЫКАНАННЕ АБАВЯЗКАЎ па змяненні ўмоў рамбурснага абавязацельства па акрэдытыву (за кожную змену)	20 EUR	
3.2.4	АННУЛИРОВАНИЕ РАМБУРСНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по аккредитиву до истечения срока действия	80 EUR	
3.2.5	ПЛАЦЕЖ па рамбурснаму патрабаванню:		
	за кошт сродкаў, якія паступілі на рахункі "Ностра" Банка, адчыненыя ў банках-карэспандэнтах Ісламскай Рэспублікі Іран	3% ад сумы	
	за кошт сродкаў, якія знаходзяцца на рахунку "Лора" банка- карэспандэнта Ісламскай Рэспублікі Іран, адчыненага ў Банку	0,1% ад сумы (min 80 EUR)	камісіі банкаў-карэспандэнтаў аплачваюцца дадаткова
	па даручэнні кліентаў іншых банкаў-карэспандэнтаў	70 EUR	камісіі банкаў-карэспандэнтаў аплачваюцца дадаткова

3.3. ІНКАСА

ДАКУМЕНТАРНАЕ ІНКАСА ПА ЭКСПАРТУ

3.3.1	ПРЫЁМ, ПРАВЕРКА І НАКІРАВАННЕ разліковых дакументаў на ІНКАСА	0,15% (min. 30 EUR, max. 250 EUR)	
3.3.2	АФАРМЛЕННЕ ЗАПЫТАЎ ПА ІНКАСА	30 EUR	
3.3.3	ЗМЯНЕННЕ ІНСТРУКЦЫЙ па ІНКАСА, АНУЛЯВАННЕ	30 EUR	
3.3.4	ЗВАРОТ ДАКУМЕНТАЎ прынятых на ІНКАСА	10 EUR(за 1 дакумент)	

ДАКУМЕНТАРНАЕ ІНКАСА ПА ЭКСПОРТУ

3.3.5	ВЫДАЧА ДАКУМЕНТАЎ супраць акцэпту ці плацяжу	0,15% (min. 30 EUR, max. 250 EUR)	
3.3.6	ВЫДАЧА ДАКУМЕНТАЎ БЕЗ АКЦЭПТУ ці плацяжу	0,1% (min. 30 EUR, max. 200 EUR)	
3.3.7	ЗВАРОТ НЕАПЛАЧАННЫХ ДАКУМЕНТАЎ	40 EUR	

IV. Карэспандэнцкія адносіны і вядзенне карэспандэнцкіх рахункаў

№ п/п	НАЗВА АПЕРАЦЫЙ/ПАСЛУГІ	СТАЎКА ПЛАТЫ (УЗНАГАРОДЖАННЯ)	ЗАЎВАГА
4.1.	АДКРЫЦЦЁ/ЗАКРЫЦЦЁ, ВЯДЗЕННЕ РАХУНКУ:		
4.1.1	Адкрыццё/закрыццё карэспандэнцкага рахунку	Плата не спаганяецца	
4.1.2	Вядзенне карэспандэнцкага рахунку	Плата не спаганяецца	
4.1.3.	Прадастаўленне выписак па карэспандэнцкім рахунку і крэдытавых авізо да іх		
4.1.3.1	Па меры здзяйснення аперацый	Плата не спаганяецца	
4.1.3.2	Паўторна па пісьмовым запыце банка-карэспандэнта (да 1 года пасля даты здзяйснення аперацыі)	5 EUR	Па факце аказання паслугі
4.1.3.3	Паўторна па пісьмовым запыце банка-карэспандэнта (звыш 1 года пасля даты здзяйснення аперацыі)	10 EUR	По факту оказания услуги
4.1.4	Адказ на запыт для аўдытарскай фірмы аб руху па рахунку (рэштках на рахунку), аб аперацыях, звязаных з даўгавымі абавязацельствамі	50 EUR	Па факце аказання паслугі

4.1.5	Прадастаўленне копіі выходнага СБІФТ/ТЭЛЕКС паведамлення па пісьмовым запыце банка-карэспандэнта (за 1 паведамленне)	3 EUR	Па факце аказання паслугі
4.1.6	Выкананне запытаў, звязаных з вяртаннем памылкова залічаных сум, змяненнем або ўдакладненнем рэквізітаў плацежных інструкцый (узніклых не па віне Банка); Адмена пераводу; Пацвярджэнне даты крэдытавання рахунку атрымальніка грашовых сродкаў	25 EUR	Камісіі банкаў-карэспандэнтаў і трэціх банкаў спаганяюцца дадаткова па факце іх прад'яўлення
4.2	ПЕРАВОДЫ:		
4.2.1	Залічэнне грашовых сродкаў на рахунак "Лора" банка- карэспандэнта, адчынены ў Банку	Плата не спаганяецца	
4.2.2	Міжбанкаўскі перавод у замежнай валюце (MT2XX):		
4.2.2.1	Выкананы праз рахункі "Лора", адчыненыя ў Банку	Плата не спаганяецца	
4.2.2.2	Выкананы з рахунку "Лора", адчыненага ў Банку, на карэспандэнцкія рахункі, адчыненыя ў іншых банках	Плата не спаганяецца	Камісіі банкаў-карэспандэнтаў і трэціх банкаў спаганяюцца дадаткова па факце іх прад'яўлення. Камісія спісваецца з рахунку "Лора" банка- карэспандэнта, адкрытага ў Банку, або залічваецца банкам-карэспандэнтам на рахунак "Ностра" Банка ў банку- карэспандэнце
4.2.2.3	Выкананы за кошт грашовых сродкаў, якія паступілі на рахунак "Ностра" Банка ў банку- карэспандэнце (акрамя банкаў Ісламскай Рэспублікі Іран)	Плата не спаганяецца	Камісіі банкаў-карэспандэнтаў і трэціх банкаў спаганяюцца дадаткова па факце іх прад'яўлення. Камісія спаганяецца шляхам выстаўлення патрабавання выплаты ўзнагароджання. Патрабаванне выплаты камісій накіроўваюцца ў адрас Ностра- карэспандэнтаў
4.2.2.4	Выкананы за кошт грашовых сродкаў, якія паступілі на рахунак "Ностра" Банка ў банку- карэспандэнце (банкі Ісламскай Рэспублікі Іран)	Стаўка платы (ўзнагароджання) устаўляецца па дамоўленасці	Камісіі банкаў-карэспандэнтаў і трэціх банкаў спаганяюцца дадаткова па факце іх прад'яўлення. Камісія спаганяецца шляхам выстаўлення патрабавання выплаты ўзнагароджання. Патрабаванне выплаты камісій накіроўваюцца ў адрас Ностра- карэспандэнтаў
4.2.3	Перавод грашовых сродкаў па даручэнні кліентаў банкаў- карэспандэнтаў у замежнай валюце (MT1XX):		
4.2.3.1	Выкананы з рахунку "Лора", адчыненага ў Банку, у карысць кліентаў трэціх банкаў у EUR	1,5% ад сумы (min 100 EUR)	Камісіі банкаў-карэспандэнтаў і трэціх банкаў спаганяюцца дадаткова па факце іх прад'яўлення. Пры аднясенні ўсіх выдаткаў на рахунак адпраўніка (OUR)

	у іншай валюце	0,2 % ад сумы (min 20 EUR, max 90 EUR)	плата спаганяецца з банка-карэспандэнта. Пры аднясенні ўсіх выдаткаў на рахунак бенефіцыяра (BEN) або пры аднясенні выдаткаў банка-карэспандэнта на рахунак адпраўніка, астатніх выдаткаў на рахунак бенефіцыяра (SHA) плата ўтрымліваецца з сумы пераводу
4.2.3.2	Выкананы за кошт грашовых сродкаў, якія паступілі на рахунак "Ностра" Банка ў банку-карэспандэнце (акрамя банкаў Ісламскай Рэспублікі Іран), у карысць кліентаў трэціх банкаў: у EUR у іншай валюце	1,5% ад сумы (min 100 EUR) 0,2 % ад сумы (min 20 EUR, max 200 EUR)	Камісіі банкаў-карэспандэнтаў і трэціх банкаў спаганяюцца дадаткова па факце іх прад'яўлення. Камісія спаганяецца шляхам выстаўлення патрабавання выплаты ўзнагароджання. Патрабаванні выплаты камісій накіроўваюцца на адрас Ностра-карэспандэнтаў
4.2.3.3	Выкананы за кошт грашовых сродкаў, якія паступілі на рахунак "Ностра" Банка ў банку-карэспандэнце (банкі Ісламскай Рэспублікі Іран)	Стаўка платы (узнагароджання) устаўляецца па дамоўленасці	Камісіі банкаў-карэспандэнтаў і трэціх банкаў спаганяюцца дадаткова па факце іх прад'яўлення. Камісія спаганяецца шляхам выстаўлення патрабавання выплаты ўзнагароджання. Патрабаванні выплаты камісій накіроўваюцца на адрас Ностра-карэспандэнтаў
V. Аперацыі з каштоўнымі паперамі			
№ п/п	НАЗВА АПЕРАЦЫІ/ПАСЛУГІ	СТАЎКА ПЛАТЫ (УЗНАГАРОДЖАННЯ)	ЗАЎВАГА
5.1. БРОКЕРСКАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ			
5.1.1	Купля-продаж дзяржаўных каштоўных папер і каштоўных папер Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, у т.л. на першасным рынку (аўкцыёнах і даразмяшчэннях)	0,03% от суммы сделки (min 35 BYN)	
5.1.2	Купля-продаж недзяржаўных карпаратыўных каштоўных папер (акрамя акцый), якія звяртаюцца ў гандлёвай сістэме ААТ "БВФБ"	0,03% ад сумы сделки (min 37 BYN)	
5.1.3	Купля-продаж недзяржаўных карпаратыўных каштоўных папер (акцыі), якія звяртаюцца ў гандлёвай сістэме ААТ "БВФБ"	0,05% ад сумы сделки (min 45 BYN)	
5.1.4	Купля-продаж недзяржаўных карпаратыўных каштоўных папер, якія звяртаюцца па-за гандлёвай сістэмай ААТ "БВФБ"	0,2% ад сумы сделки (min 17,50 BYN)	
5.2. РЕГІСТРАЦЫЯ ПАГАДНЕННЯЎ З КАШТОЎНЫМІ ПАПЕРАМІ			
5.2.1	Рэгістрацыя і ўлік дамоваў па пагадненнях з каштоўнымі паперамі	22 BYN (з улікам ПДВ, па стаўцы 20%)	

Дадатковыя нататкі:

- Аплата праводзіцца не пазней за апошні працоўны дзень месяца абслугоўвання, калі ў заўвагах не пазначана іншае.
- Плата (узнагароджанне), устаноўленая ў працэнтах, разлічваецца ад сумы плацяжу.

3. У выпадках, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і дадзеным Пералікам плат (узнагароджанняў), узнагароджанне (плата) можа спаганяцца ў замежнай валюце, у якой ажыццяўляецца аперацыя, або ў іншай замежнай валюце па афіцыйным курсе (крос-курсе), устаноўленым Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь на дзень спагнання ўзнагароды (платы). Пры адсутнасці ў кліента сродкаў у свабодна канвертоўнай валюце або расійскіх рублях для аплаты ўзнагароды (платы), узнагароджанне (плата) можа спаганяцца ў беларускіх рублях па афіцыйным курсе беларускага рубля да адпаведнай замежнай валюты, устаноўленым Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь на дзень спагнання ўзнагароджання (платы) .

4. Стаўка платы (узнагароджання) па банкаўскіх аперацыях можа адрознівацца ад указанага ў гэтым Пераліку пры прыняцці адпаведнага рашэння Праўленнем Банка.

VI. Комплексныя тарыфы (бухгалтарскі ўлік і кіраванне грашовымі сродкамі юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў)

Тарыфы план Бізнес Start*		
№	Найменне аперацыі, уключанай у тарыфны план	Плата за здзяйсненне аперацыі
	Ежемесячная абонентская плата	1000,0 BYN
1	Штомесячная абаненцкая плата	
1.1.	Адкрыццё і абслугоўванне бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку ў беларускіх рублях□	Без абмежавання колькасці рахункаў
1.2.	Адкрыццё і абслугоўванне бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку ў замежнай валюце□	Без абмежавання колькасці рахункаў
1.3.	Афармленне карткі з узорами подпісаў пры адкрыцці банкаўскага рахунку	Без абмежавання колькасці подпісаў
1.4.	Выдача дубліката / копіі выпіскі па адным рахунку на папяровым носьбіце за перыяд даўнасцю не больш за тры месяцы□	1 дублікат / копія ў месяц
1.5.	Выдача даведкі па вядзенні бягучых (разліковых) банкаўскіх рахункаў з прадастаўленнем на папяровым носьбіце□	1 Даведка у месяц без абмежавання колькасці тэматык
1.6.	Выдача даведкі па вядзенні бягучых (разліковых) банкаўскіх рахункаў з прадастаўленнем даведкі ў СДБА "Інтэрнэт-кліент" у электронным выглядзе	Без абмежавання колькасці даведак
2	Разліковае абслугоўванне ў беларускіх рублях	
2.1.	Выкананне даручэнняў, прадастаўленых у электронным выглядзе	Без абмежавання колькасці інструкцый
2.2.	Выкананне плацежных даручэнняў, прадастаўленых на папяровым носьбіце:	
	уключана ў тарыфны план	10 шт. у месяц
	звыш Тарыфнага плану - за адзін дакумент	У адпаведнасці з Пералікам плат
2.3.	Выкананне плацежных даручэнняў у беларускіх рублях за кошт грашовых сродкаў, якія паступілі на працягу аперацыйнага дня	Уключана ў тарыфны план
3	Разліковае абслугоўванне ў замежнай валюце	
3.1.	Пераклады ў іранскіх рывялах за межы Рэспублікі Беларусь (п. 1.1.11 Пераліку плат)	
	Уключана ў тарыфны план	3 шт. у месяц
	звыш Тарыфнага плану - за адзін дакумент	У адпаведнасці з Пералікам плат
3.2.	Выкананне плацежных даручэнняў у замежнай валюце за кошт грашовых сродкаў, якія паступілі на працягу аперацыйнага дня:□	
	уключана ў тарыфны план□	10 шт. у месяц
	звыш тарыфнага плану - за адзін дакумент	У адпаведнасці з Пералікам плат
4	Выдача наяўных грашовых сродкаў	0,15%
5	Ўстаноўка сістэмы дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання	Уключана ў тарыфны план
6	радастаўленне інфармацыі з базы дадзеных звестак аб юрыдычных асобах і індывідуальных прадпрымальніках з рээстраў інфармацыі Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі	10 запятаў у месяц
7	Індывідуальныя кансультацыі па ўсіх пытаннях, звязаных з разліковым абслугоўваннем і валютным кантролем**	Без абмежавання колькасці кансультацый

8	Участие в консультационных, рабочих и тематических встречах, организуемых Банком, по вопросам банковских продуктов и совершения банковских операций	1 раз на протяжении календарного года 1 удельник
9	Экспресс-оценка финансового состояния клиента***	1 раз в квартал
10	Адключенне Тарыфнага плана па ініцыятыве кліента	10 BYN

Тарыфны план Бізнес Base*		
№	Найменне аперацыі, уключаючай у Тарыфны план	Плата за здзяйсненне аперацыі
	Штотраасная абанентская плата	2000,0 BYN
1	Адкрыццё і вядзенне рахункаў□	
1.1.	Адкрыццё і абслугоўванне бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку ў беларускіх рублях□	Без абмежавання колькасці рахункаў
1.2.	Адкрыццё і абслугоўванне бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку ў замежнай валюце□	Без абмежавання колькасці рахункаў
1.3.	Афармленне карткі з узорами подпісаў пры адкрыцці банкаўскага рахунку□	Без абмежавання колькасці подпісаў
1.4.	Выдача дубліката / копіі выпіскі па адным рахунку на папяровым носьбіце за перыяд даўнасцю не больш за тры месяцы□	2 дублікаты / копіі ў месяц
1.5.	Выдача даведкі па вядзенні бягучых (разліковых) банкаўскіх рахункаў з прадастаўленнем на папяровым носьбіце□	2 даведкі ў месяц без абмежавання колькасці тэматык
1.6.	Выдача даведкі па вядзенні бягучых (разліковых) банкаўскіх рахункаў з прадастаўленнем даведкі ў СДБА "Інтэрнэт-кліент" у электронным выглядзе	Без абмежавання колькасці давадак
2	Разліковае абслугоўванне ў беларускіх рублях	
2.1.	Выкананне даручэнняў, прадастаўленых у электронным выглядзе	Без абмежавання колькасці інструкцый
2.2.	Выкананне плацежных даручэнняў, прадастаўленых на папяровым носьбіце:	
	уключаючы ў Тарыфны план	15 шт. у месяц
	звыш Тарыфнага плану - за адзін дакумент	У адпаведнасці з Пералікам плат
2.3.	Выкананне плацежных даручэнняў у беларускіх рублях за кошт грашовых сродкаў, якія паступілі на працягу аперацыйнага дня	Уключаючы ў Тарыфны план
3	Разліковае абслугоўванне ў замежнай валюце	
3.1.	Пераклады ў іранскіх рублях за межы Рэспублікі Беларусь (п. 1.1.11 Пераліку плат)	
	уключаючы ў Тарыфны план	5 шт. у месяц
	звыш Тарыфнага плану - за адзін дакумент	У адпаведнасці з Пералікам плат
3.2.	Выкананне плацежных даручэнняў у замежнай валюце за кошт грашовых сродкаў, якія паступілі на працягу аперацыйнага дня	
	уключаючы ў Тарыфны план	15 шт. у месяц
	звыш Тарыфнага плану - за адзін дакумент	У адпаведнасці з Пералікам плат
4	Выдача наяўных грашовых сродкаў	0,10%
5	Устаноўка сістэмы дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання	Уключаючы ў тарыфны план
6	Прадастаўленне інфармацыі з базы дадзеных звестак аб юрыдычных асобах і індывідуальных прадпрыемствах з рэстраў інфармацыі Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі	15 запітаў у месяц
7	Індывідуальныя кансультацыі па ўсіх пытаннях, звязаных з разліковым абслугоўваннем і валютным кантролем**	Без абмежавання колькасці кансультацый
8	Удзел у кансультацыйных, рабочых і тэматычных сустрэчах, якія арганізуюцца Банкам, па пытаннях банкаўскіх прадуктаў і здзяйснення банкаўскіх аперацый	1 раз на працягу календарнага года 1 удельник
9	Экспресс-оценка финансового состояния клиента***	1 раз в квартал
10	Адключенне Тарыфнага плана па ініцыятыве кліента	10 BYN

Тарыфны план Бізнес Plus*		
№	Найменне аперацыі, уключанай у Тарыфны план	Плата за здзяйсненне аперацыі
	Штомесячная абаненцкая плата	5000,0 BYN
1	Открытие и ведение счетов	
1.1.	Адкрыццё і абслугоўванне бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку ў беларускіх рублях□	Без абмежавання колькасці рахункаў
1.2.	Адкрыццё і абслугоўванне бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку ў замежнай валюце□	Без абмежавання колькасці рахункаў
1.3.	Афармленне карткі з узорамі подпісаў пры адкрыцці банкаўскага рахунку□	Без абмежавання колькасці подпісаў
1.4.	Выдача дубліката / копіі выпіскі па адным рахунку на папяровым носьбіце за перыяд даўнасцю не больш за тры месяцы□	3 дублікаты / копіі ў месяц
1.5.	Выдача даведкі па вядзенні бягучых (разліковых) банкаўскіх рахункаў з прадастаўленнем на папяровым носьбіце□	3 даведкі ў месяц без абмежавання колькасці тэматык
1.6.	Выдача даведкі па вядзенні бягучых (разліковых) банкаўскіх рахункаў з прадастаўленнем даведкі ў СДБА "Інтэрнэт-кліент" у электронным выглядзе	Без абмежавання колькасці даведак
2	Разліковае абслугоўванне ў беларускіх рублях	
2.1.	Выкананне даручэнняў, прадастаўленых у электронным выглядзе	Без абмежавання колькасці інструкцый
2.2.	Выкананне плацежных даручэнняў, прадастаўленых на папяровым носьбіце:	
	уключана ў Тарыфны план	20 шт. у месяц
	звыш Тарыфнага плану - за адзін дакумент	У адпаведнасці з Пералікам плат
2.3.	Исполнение платежных поручений в белорусских рублях за счет	Уключана ў Тарыфны план
3	Разліковае абслугоўванне ў замежнай валюце□	
3.1.	Пераводы грашовых сродкаў у іранскіх рублях за межы Рэспублікі Беларусь (п. 1.1.11 Пераліку плат)□	
	уключана ў Тарыфны план	7 шт. у месяц
	звыш Тарыфнага плану - за адзін дакумент□	У адпаведнасці з Пералікам плат
3.2.	Выкананне плацежных даручэнняў у замежнай валюце за кошт грашовых сродкаў, якія паступілі на працягу аперацыйнага дня□	
	уключана ў тарыфны план□	20 шт. у месяц
	звыш тарыфнага плану - за адзін дакумент	У адпаведнасці з Пералікам плат
4	Выдача наяўных грашовых сродкаў□	0,05%
5	Устаноўка сістэмы дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання□	Уключана ў Тарыфны план
6	Прадастаўленне інфармацыі з базы дадзеных звестак аб юрыдычных асобах і індывідуальных прадпрыемствах з рэстраў інфармацыі Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі□	20 запитаў у месяц
7	Індывідуальныя кансультацыі па ўсіх пытаннях, звязаных з разліковым абслугоўваннем і валютным кантролем**□	Без абмежавання колькасці кансультацый
8	Удзел у кансультацыйных, рабочых і тэматычных сустрэчах, якія арганізуюцца банкам, па пытаннях банкаўскіх прадуктаў і здзяйснення банкаўскіх аперацый□	1 раз на працягу календарнага года 1 удзельнік
9	Экспрэс-ацэнка фінансаванага стану кліента***□	1 раз у квартал
10	Адключэнне тарыфнага плана па ініцыятыве кліента	10 BYN

Тарыфны план Бізнес PRO*		
№	Найменне аперацыі, уключанай у Тарыфны план	Плата за здзяйсненне аперацыі
	Штомесячная абаненцкая плата	10000,0 BYN
1	Открытие и ведение счетов	
1.1.	Адкрыццё і абслугоўванне бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку ў беларускіх рублях□	Без абмежавання колькасці рахункаў

1.2.	Адкрыццё і абслугоўванне бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку ў замежнай валюце□	Без абмежавання колькасці рахункаў
1.3.	Афармленне карткі з узорамі подпісаў пры адкрыцці банкаўскага рахунку	Без абмежавання колькасці подпісаў
1.4.	Выдача дубліката / копіі выпіскі па адным рахунку на папяровым носьбіце за перыяд даўнасцю не больш за тры месяцы	5 дублікатаў / копіяў у месяц
1.5.	Выдача даведкі па вядзенні бягучых (разліковых) банкаўскіх рахункаў з прадастаўленнем на папяровым носьбіце	5 даведак у месяц без абмежавання колькасці тэматык
1.6.	Выдача даведкі па вядзенні бягучых (разліковых) банкаўскіх рахункаў з прадастаўленнем даведкі ў СДБА "Інтэрнэт-кліент" у электронным выглядзе	Без абмежавання колькасці даведак
2	Разліковае абслугоўванне ў беларускіх рублях□	
2.1.	Выкананне даручэнняў, прадастаўленых у электронным выглядзе□	Без абмежавання колькасці інструкцый
2.2.	Выкананне плацежных даручэнняў, прадастаўленых на папяровым носьбіце:□ уключана ў Тарыфны план	30 шт. у месяц
	звыш Тарыфнага плану - за адзін дакумент□	У адпаведнасці з Пералікам плат
2.3.	Выкананне плацежных даручэнняў у беларускіх рублях за кошт грашовых сродкаў, якія паступілі на працягу аперацыйнага дня	Уключана ў Тарыфны план
3	Разліковае абслугоўванне ў замежнай валюце	
3.1.	Пераклады ў іранскіх рэялах за межы Рэспублікі Беларусь (п. 1.1.11 Пераліку плат) уключана ў Тарыфны план	15 шт. у месяц
	звыш Тарыфнага плану - за адзін дакумент	У адпаведнасці з Пералікам плат
3.2.	Выкананне плацежных даручэнняў у замежнай валюце за кошт грашовых сродкаў, якія паступілі на працягу аперацыйнага дня уключана ў Тарыфны план	30 шт. у месяц
	звыш Тарыфнага плану - за адзін дакумент	У адпаведнасці з Пералікам плат
4	Выдача наяўных грашовых сродкаў	0,03%
5	Ўстаноўка сістэмы дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання	Включена в Тарифный план
6	Прадастаўленне інфармацыі з базы дадзеных звестак аб юрыдычных асобах і індывідуальных прадпрыемствах з рэстраў інфармацыі Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі	50 запытаў у месяц
7	Індывідуальныя кансультацыі па ўсіх пытаннях, звязаных з разліковым абслугоўваннем і валютным кантролем**	Без абмежавання колькасці кансультацый
8	Удзел у кансультацыйных, рабочых і тэматычных сустрэчах, якія арганізуюцца банкам, па пытаннях банкаўскіх прадуктаў і здзяйснення банкаўскіх аперацый	1 раз на працягу календарнага года 1 удзельнік
9	Экспрэс-ацэнка фінансавога стану кліента***	1 раз у квартал
10	Адключэнне тарыфнага плана па ініцыятыве кліента	10 BYN

* Падключэнне даступна для кліентаў юрыдычных асоб-рэзідэнтаў.

Аплата за аперацыі, не ўключаныя ў Тарыфны план, вырабляецца згодна з Пералікам плат.

Абанецкая плата спаганяецца пры падключэнні тарыфнага плана, далей, штомесяц, у тэрмін да 10-га чысла кожнага месяца. Падключэнне даступна для кліентаў юрыдычных асоб-рэзідэнтаў.

** Прадастаўленне кліентам нумары тэлефона для фіксавання на баку Банка. Кансультацыі па дадзеным нумары ажыццяўляюцца ў першую чаргу.

*** Паслуга прадастаўляецца пры разлікова-касавым абслугоўванні кліента і / або пры абслугоўванні па любых відах аперацый крэдытнага характару. Тэрмін падрыхтоўкі заключэння - не больш за 5 рабочых дзён.